

ВЫКРЫЦЦЕ ХЛУСНІ АБ СССР

ЛОНДАН, 29 лістапада. (ТАСС). Журнал «Ньюс стэйтмен энд нейшн» змясціў артыкул, у якім гаворыцца: «Кіраўнікі СССР аказалі зусім сур'ядлівы пратэст супроць хлуслівай прапаганды, разлічанай на тое, каб паказаць бышам-бы СССР не быў гатоў і не хапеў дапамогі Чэхаславакіі. Чым глыбей мы вывучаем цяжыя падзеі ў часе чэхаславацкага крызісу, тым становіцца ўсё яснай, што англійская і французская дыпламатыя ўгаджаючы Гітлеру, спадзявалася на тое, што наступны крок Гітлер зробіць не ў бок захаду, а ў бок Украіны. Што датычыць гатоўнасці СССР аказаць дапамогу Чэхаславакіі, то тут дапамога ўказаць на прапанову Савецкага Саюза пачаць перагаворы паміж генеральнымі штабамі. Аднак вядома, што Англія і Францыя ігнаравалі гэту прапанову.

Апрача таго, трэба яшчэ ўказаць і на тое, што аж да апошняга моманту чэхаславацкага крызісу англійскі ўрад лічыў СССР магчымым саюзнікам у выпадку, калі прыльпіцца аказаш супраціўленне германскай агрэсіі супроць Чэхаславакіі. Праўда, трэба прызнаць, што Савецкаму Саюзу было б шчыра адрозна рушыць свае войскі на дапамогу Чэхаславацкай рэспубліцы, бо яму прышлося б мець справу з Румыніяй і Польшчай. Але яма ні пэні сумненняў у тым, што савецкая авіяцыя, якая б магла аказаць самую аэфектыўную дапамогу, была б паслана ў Чэхаславакію, як толькі там пачалася б ваенная дзейнасць. Падля прапаганды ў адносінах да савецкай авіяцыі, які прабыў у СССР усяго 5 дзён і за гэты кароткі прамежак часу не мог, вядома, нічога даведацца аб сапраўднім стане савецкай авіяцыі. Ліндберг асабліва падкрэсліваў магчымасць германскай авіяцыі, а за што, як вядома, ён быў у нагароджан германскім ордэнам.

На жаль, піша ў заключэнне журналу, прапаганда, пачытаў у часе чэхаславацкага крызісу, яшчэ да гэтага часу не спынена.



Вышуканая карта нарскага парламента паліцыі са здымкам С. М. Кірава.

БЯСТРАШНЫ РЫЦАР СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ РЭВОЛЮЦЫІ

(Успаміны удзельніка дэлегацыі беларускага народа на пахаванне С. М. Кірава)

Валікі смутак перажывала ўся наша краіна. Абарвалася жыццё лепшага сына народа, чалавека крышталінай душы. Подлыя трацкіска-бухарынскія забойнікі адабралі ў народа каштоўнае жыццё, спынілі біёне сэрца любімага друга і правадару працоўных — Сяргея Міронавіча Кірава.

Мне асабліва запаміналіся жалобныя дні. Я быў удзельнікам дэлегацыі ад беларускага народа на пахаванне Сяргея Міронавіча.

Масква. Дом Совету. Бесперапынным патокам міма гроба праходзілі рабочыя, чырвонаярмейцы, савецкая інтэлігенцыя, калгаснікі, старыкі і маладыя. Праходзілі грузіны, украінцы, казахі, туркмены, узбекі і інш. Я стаю ў ганаровай варце. Вос ён ляжыць перада мною, Мірончы, нібы жывы. Сэрца напаяўна гнемва да агалцелай банды фашысцкіх людзей і трацкіска-бухарынскай агры.

Уся краіна развітаецца з любімым правадаром, верным сынам партыі Леніна — Сталіна. Ва ўсіх сур'ядных тавары, слёзы на вачах. Народ развітаецца з чалавекам-багатыром, кляўся змаганьня за справу, за якую загінуў бястравны рыцар соцыялістычнай рэвалюцыі.

У дзень пахавання я прысутнічаў на Крайнай плошчы. Сотні тысяч людзей праважалі ў апошні шлях Сяргея Міронавіча Кірава.

Раздаўся гарматны салют. Урна з астанкамі таварыша Кірава была замуравана ў Крамлёўскай сцяне.

Прыехаўшы дамоў, я даведаўся, што прасьбу рабочых, інтэлігенцыі нашата завода задаволілі, заводу прысвоілі імя Сяргея Міронавіча Кірава. Гэта выклікала ва ўсім калектыве новы ўздым энтузіязма. Мы далі пэўнае большавіцкае слова, што з гонарам апраўдаем гэта вялікае, слаўнае імя выдатнага большавіка.

Вечна будзе жыць у нашай памяці дарогое і роднае імя таварыша Кірава, мужа, бястравнага большавіка, які адлаў усё сваё гарачае, ярае жыццё барацьбе за народнае шчасце і радзіцу.

Н. В. ЛАПІН,
токара-стахановец менскага станкабудуўнічага завода імя Кірава

СІМФОНІЯ „ПАМЯЦІ КІРАВА“

Кампазітар-комсамалец Вано Мурадзі напісаў сімфонію, прысвечаную памяці Кірава. Гэта — першая сімфонія маладога кампазітара і першыя буны сімфонічны твор, які ставіць перад сабой адказную задачу: сродкамі музыкі ўзавіць выдатную фігуру большавіка-трыбуна, вернага сына партыі Леніна — Сталіна, вучня і друга таварыша Сталіна.

Вано Мурадзі імкнецца знайсці такі прастыя, цёплыя, радасныя фарбы, такія энергічныя, матанакіраваныя гукі, якія адпавядалі б жыццюваму вобразу Кірава.

Сімфонія аб Кіраве — гэта сімфонія аб чалавеку, любімым мільёнамі. Сукапой у пачыткіх мінуты; кіпучая дзейнасць у годы барацьбы з самалаяржачам; у годы грамадзянскай вайны і сацыялістычнай будовы; нянавісьць да ворагаў, якімі б маскамі яны ні прыкрывалі сваю лютую адоў; да народа; адлюстраванне пачтоўнасці, пелата ў адносінах да працоўнага народа, да дзяцей і моладзі; умненне выхаваньня ў людзях стойкасці і рашымасці барацьбы; пудоўная жыццерадаснасць, якая спалучаецца з большавіцкай пільнасцю; пастаянная мабілізацыйная гатоўнасць у бая і на мірнай будовы; — такія гэта рысы большавіка Кірава, які Мурадзі хапеў адлюстравань у сваёй сімфоніі.

Сімфонія Мурадзі — першы ўздым музыкальны твор аб Кіраве. Мы чулі вядомыя араторыі памяці Кірава, былі напісаны дзесяткі песен на тую-ж тэму, але яны адозваліся або напішчанаю фразы, або адпачтоўнаю пахавальнай музыкі.

Мурадзі шырока, разнама трактуюць абабаваную і старанна вывучаную і тэму — вобраз Сяргея Міронавіча Кірава. Унікаючы натуралістычны падрабязнасці, ён імкнецца да абабавлення, да музыкальнай абысоўкі і гутнага і цэльнага характара вялікай і творчай асобы пролетарскага рэвалюцыянера.

Ва ўступных магучых акордах першай часткі сімфоніі кампазітар адрозна дае тон усяму твору. Перад намі — гераічны вобраз, поўны металікаванасці, палкаці, кіпучай энергіі. Аптымизм, вогненны темперамент, неўстрашымасць, адкрыты наоў, неўцішымая воля — такія асновыя характарыстыкі Кірава ў сімфоніі Мурадзі.

Вано Мурадзі — грузін па напачатках і роднае імя таварыша Кірава, бурны наіск скачэнтраванай волі, го-



Фрагмент з карціны мастака А. Н. Давал'да «Імя Кірава ў Томску» (на матэрыялах музея С. М. Кірава ў Ленінградзе). (Рэпрадукцыя Савэфоту).

ПАМЯЦІ С. М. КІРАВА

На прадпрыемствах, ва ўстановах, у школах Менска праводзіцца гутаркі і даклады, прысвечаныя рэвалюцыйнай дзейнасці С. М. Кірава. Ва ўсіх цэхах станкабудуўнічага завода імя Вяршылава агітатары і прапагандысты правялі гутаркі на тэму: «Кіраў — бястравны рэвалюцыянер, народны трыбуна і барацьбіт за камунізм». На заводзе выпушчаны спецыяльны нумар шматтыражкі «Варшавлавец», прысвечаны палкаму трыбуна рэвалюцыі. 30 лістапада ў клубе металістаў абылося веча рабачых завода, на якім зроблен даклад аб жыццёвым шляху кіраўніга ленінградскіх большавікоў, зладзейска забітага трацкіска-бухарынскімі бандамі.

Сходы і вечары праходзілі на ўсіх прадпрыемствах і ва ўстановах. У бібліятэках і клубах, а таксама ў часцы БАВА адкрыты літаратурныя і фотавыстаўкі, прысвечаныя Сяргею Міронавічу.

ВІЦЕБСК, 30 лістапада. У Доме партыйнага актыва абсталяваны вітрыны з літаратурай да кіраўніцкіх дзён. Тут прамова С. М. Кірава, успаміны аб ім.

У цэхах станкабудуўнічага завода імя Кірава абыліся гутаркі аб жыццёвым шляху і рэвалюцыйнай дзейнасці таварыша Кірава. Першага снежня ў заводскім клубе абылося веча рабачых, інжынерна-тэхнічных работнікаў і служачых завода, прысвечанае С. М. Кіраву.

Гутаркі аб вялікім трыбуна рэвалюцыі праводзіцца на ўсіх прадпрыемствах. Бібліятэкі фабрык «КІМ» і «Сіня індустрыялізацыі» абсталявалі вітрыны з літаратурай.

ГОМЕЛЬ, 30 лістапада. 29 і 30 лістапада на гомельскім станкабудуўнічым заводзе, які носіць імя Кірава, па цэхах і брыгадах праводзіліся даклады, чыткі і гутаркі аб жыцці і дзейнасці вернага сына большавіцкай партыі і савецкага народа С. М. Кірава. У клубе завода арганізавана фотавітрына. 30 лістапада абылося агульназаводскі жалобны мітынг.

Гомельскі Палац піонэраў правёў 29 лістапада ранішні для дзяцей, прысвечаны памяці С. М. Кірава. Такія ранішнікі абыдуцца і ў бліжэйшыя дні.

ТУРЭЦКА-САВЕЦКІЯ АДНОСІНЫ

АНКАРА, 29 лістапада. (ТАСС). Учора новы турэцкі міністр замежных спраў Шукру Сараджоглу прыняў карэспандэнта ТАСС і зрабіў яму азычу аб турэцка-савецкіх адносінах.

Адначасна, што новы прэзідэнт Турцыі Ісмет Інену ў сваёй заяве дазважэй прэсе ўжо ўказаў, што турэцкі ўрад ва ўсіх галінах і тым больш у знешняй палітыцы будзе непакідае правадзіць прынышы кемалізма, міністр прадаўжаў:

«Я карыстаюся выпадкам, які Вы мне сёння прадстаўляеце, каб сказаць Вам і праз Вама пасрэдства грамадскай думцы Савецкага Саюза, што знешняя палітыка Турцыі ва ўсіх сваіх праявах, якія датычаць турэцка-савецкіх адносін, астаецца нязменнай, пачынаючы з таго моманту, калі ўзы сардэчнай дружбы былі завязаны паміж абедзвюма краінамі. Наша дружба з вялікай суседняй краінай — не палітычная зычца, а рэальны факт, які бярэ свой пачатак у важнейшых падзеях, адбыўшыся з моманту ўстанавлення новых рэжымў у Турцыі і ў СССР. Я асабліва шчаслівы заявіць, што не толькі знешняя палітыка майё краіны, але і глыбокая пачуці турэцкага народа не падвергілася яким-небудзь зменам у адносінах да СССР. Прымаючы тут зусім нядаўна напата старога і дарэчнага друга і выдатнага прадстаўніка СССР, намесніка народнага камісара замежных спраў п. Памб'яна, мы былі шчаслівы аднавіць у памяці нашы дружбы і яшчэ раз сумесна канстатаваць усё тое, аб чым я Вам толькі што сказаў».

СТАМБУЛ, 29 лістапада. (ТАСС). Сёння ўсе турэцкія газеты змясцілі на вільным месцы заяву турэцкага міністра замежных спраў Шукру Сараджоглу карэспандэнту ТАСС з поваду турэцка-савецкіх адносін. Газеты адначасна непакідаюць турэцка-савецкай дружбы.

МАБІЛІЗАЦЫЯ Ў ГЕРМАНІІ

ЛОНДАН, 29 лістапада. (ТАСС). Ліберальная газета «Ньюс кронік» піша, што Германія праводзіць мабілізацыю трох армейскіх корпусў: 8 корпус (штаб знаходзіцца ў Брэсл'аў), 17 корпус (штаб знаходзіцца ў Вене) і 14 корпус; 6 дывізіў ужо палкам мабілізаваны. Яшчэ тры дывізіў будуць мабілізаваны, як чакаюць, да канца гэтага тыдня. Усе афіцеры гэтых корпусў выкліканы з вольпускаў. Мабілізацыя праводзіцца з выключнай паспешнасцю. У выніку перагруканасці чыгуначнае асыні паміж Берлінам і Венай па прамой лініі чыгункі, ідуць праз Прагу, палкам дэарганізаваны. Колькасць войск, прыведзеных у баявую гатоўнасць, дасягае 110 тысяч чалавек.

Маркучо, піша газета, што гэтыя незвычайна ваенныя прыгатаванні ў адносінах алгасам Германія на стойлівае імкненне Польшчы ўстанавіць агульную польска-венгерскую граніцу. Побач з гэтым у добра інфармаваных кругах лічаць, што Германія хоча скарыстаць які-небудзь інцыдэнт на ўсходніх граніцах Чэхаславакіі з тым, каб стварыць прадлог для германіфікацыі элементу ўраду Чэхіі, Славакіі і Закарпацкай Украіны зваруча да Германіі «за дапамогу». Гэта дадае Германія «апраўданне» для заняцця ўсёй краіны і ў прыватнасці Прагі, аб чым яна марыць з часу падпісання мюнхенскага пагаднення.



Ляпія Самаркандыя ў горадзе Уржуме. Тут С. Кострыкаў у годы барацьбы з царызмам друкаваў пракамуністычны самалейны гетаграф.

КІРАЎЦЫ

Клятва адданасці камуністычнай партыі і вялікаму Сталіну.

Клятва — працяваецца не пахладоку рук, для таржаства справы Леніна — Сталіна, таржаства камунізма.

І талы ў рабочых, інжынераў і тэхнікаў барысаўскіх запалакавай фабрыкі «Пролетарская перамога» нарадзілася мільяныя зычца назаўсёды з імем Кірава, Стараго работніка Жалевіч, Трымаўлава. Емельяныя выступілі на мітынгу з прапановай прасіць урад прысвоіць фабрыцы імя таварыша Кірава. Увесь рабочы калектыў гарача падтрымаў гэту прапанову, бо яна адлюстравала яго жаданне, яго пачуці. Рабочы калектыў бачыў у імені Кірава сілг перамогі і хапеў з гонарам несі гэты сілг.

Урад задоволь і каданіштва рабочага калектыва і фабрыка стала назіць імя Сяргея Міронавіча Кірава.

Чатыры годы прайшло з дня забойства таварыша Кірава. За гэты час многае амянілася ў нашай краіне. Савецкі народ, кірэмы партыяй Леніна — Сталіна, рагармў пры дапамозе слаўных органаў НКВД асіныя галды трацкіска-бухарынскіх, нацыянал-фашысцкіх шпёнаў і забойцаў. За кожную кагало блугароднай крыві Сяргея Міронавіча забойшы паліцаіцы пудамі сваёй бруднай крыві.

Савецкі народ заўвядзе адну перамогу за другой. Лакамуніст рэвалюцыі, які вядзе вялікі машыніст таварыш Сталін, ідзе ва ўсіх парах да камунізма. І няма ніякіх сіл у свеце, якія б магла спыніць пераможны рух нашага народа.

Па шляху вытворчых перамог ідзе фабрыка імя Кірава. У 1934 годзе доўгую выпрацоўку фабрыкі складала

2.785 скрыняў запалак, у гэтым годзе партыі кагалоіна выпускае 3.800—4.000 скрыняў запалак.

Самы выдатны у жыцці фабрыкі з'яўляецца рост людзей, рост фабрычнай інтэлігенцыі.

Партыйная арганізацыя фабрыкі расіць людзей, усяляе ў іх веру ў свае сілы, дапамагае ім акумуляраваць сваю энергію. Так, напрыклад, не так даўно Клімковіч быў ралавым рабочым, стыхануцам. Але быць начальнікам цэха, не аб гэтым ён не думаў. Яму злавалася, што з такой адказнай работай ён не справіцца. Упэўненасць у тым, што ён справіцца з работай, будучы выдучаным на камандны пост, дала яму партыйнае арганізацыя. Яго выдатны начальнікам стругальнага цэха. Яму казалі — мы табе дапамогам, працуй, лядары! І што-ж, тав. Клімковіч добра справіўся са сваёй абавязкамі. Ён адчуў на сабе сілу партыйнай дапамогі і падтрымання і рашыў стаць членам партыі. Тав. Клімковіч нядаўна прыняты ў кандыдаты партыі.

Ралавыя рабочыя і работніцы фабрыкі — Гіндэрсон, Ліберман, Слабодскі, Шаркоў, Шустарман і інш. сталі мавстрамі, начальнікамі цэхуў.

Калектыў фабрыкі выхавалў Журанкоў Екапярну Саргееўну. Яна прышла на фабрыку з адскі, была непісьменнай. Гарача ўзялася за работу. Яна хапала запальне ўсе тайны вытворчасці, яна імкнулася да росту і ўласнаааналення. І, калі хвала стыхануцаў руху дакціліся да фабрыкі, Журанкова была ў першых ралдах ініцыятару гэтага руху на прадпрыемстве. Яе прыкладу паследвалі другія, Яна стала знатым

чалавекам. За ўзорную соцыялістычную работу, за ініцыятыву і энергію, за вернае служэнне радзіме народ пастаў Журанкову сваім дэпутатам у Вярхоўны Совет СССР. Дачка пятаго ралова, ралавая работніца воляй народа стала дзяржаўным дзеячом, членам соцыялістычнага парламента. Екапярну Саргееўна працуе зараз майстрам змеўна.

У нашай краіне аднаўна крыніцай славы з'яўляецца праца. Чэсна праца на карысць соцыялістычнай радзімы прынесла славу маладой работніцы фабрыкі Храмой Фені. Яна ўдасцона вялікага гонару — народ выбраў яе дэпутатам у Вярхоўны Совет СССР.

З гардэцк нясе рабочы калектыў імя незабўнага Мірончы. Рабочы калектыў фабрыкі імя Кірава з усімі вытворчым, перамогамі ўплітае мюга кветка ў вянок славы нашай соцыялістычнай радзімы.

«Поспех сапраўды ў нас велізарны. Чорт яго ведае, калі па-чалавецку скажаць, так хочацца жыць і жыць! Гэтыя палкія словы, сказаныя Кіравым ва XVII з'ездзе партыі, гуцаць як песня Калі-б жыў цяпер Сяргей Міронавіч! Якім ралавым агнём блішчалі яго вочы! Поспехі-ж у нас цяпер яшчэ больш велізарныя. Краіна атрымала Сталінескую Канстытуцыю. Віскучую тэмамогу заваявалў сталіскі блок камуністаў і беспартыйных на выбарах у Вярхоўныя Саветы. Як ратэвуў-я-б Кіраў гэтым перамогам! Ён жа сам быў бліжучым майстрам соцыялістычных перамог!

Кіраў сёння гавораць: — У нашых сэрцах ніколі не ўгасе гнеў і нянавісьць да прэзэрных ворагаў народа, абаравшых вялікае жыццё таварыша Кірава, Будзём працаваць яшчэ лепш. Мы-ж — кіраўцы і гэта нас да многага абавязвае».

С. КРАЎЦОЎ.

ДА ХХ-ГОДДЗЯ ЎТВАРЭННЯ БССР

Работнікі мастацтваў Савецкай Беларускай актыва рыхтуюцца да выдатнага юбілея — ХХ-годдзя з дня ўтварэння Беларускай Савецкай Соцыялістычнай Рэспублікі. Гэта знамалая народная дата ў жыцці беларускага народа будзе адзначана новымі паставоўкамі тэатраў, вялікімі канцэртнымі калектывамі Дзяржаўнай філармоніі БССР, кансерваторыі, музыкальнага вучылішча і гуртоў мастацкай самалейнасці.

У дні сьвята Дзяржаўны тэатр оперы і балета БССР у канцэртным выкананні кажама оперу беларускага савецкага кампазітара Цікошкага — «Міхась Падгорны». Дзяржаўны Менска тэатр БССР кажама працоўным Менска новую паставоўку «Лейбэ салат». На сцэне Тэатра юнага гледзца піонеры і школьнікі ўбачаць спецыяльнае інтэрмедью, прысвечанае юбілею. Тэатры рыхтуюць цікавыя фотавыстаўкі на тэму: «БССР за 20 год».

Дзяржаўная філармонія БССР рыхтуе святковы канцэрт, у якім прымуць удзел ансамбль беларускай народнай песні і пляскі, хор, вядучыя акторы тэатраў БССР і брацкіх рэспублік, ансамбль песні і пляскі данскіх казак і іншыя. Стварошыць 10 канцэртных брыгад для выступленняў у калгасных прагранічных раёнах. Канцэртныя брыгады ў складзе студэнтаў Беларускай Дзяржаўнай кансерваторыі накіроўваюцца ў абласныя цэнтры і многія раёны рэспублікі.

Новы атрад маладых інжынераў

Механічны факультэт Беларускага дзяржаўнага політэхнічнага інстытута (Менск) 29 лістапада выпусціў новы атрад маладых спецыялістаў — 60 інжынераў-механікаў. Сярод выпускнікоў — 8 камуністаў і 28 камасольнікаў. 12 выпускнікоў абаранілі свае дыпломныя праекты на выдатна. Дзяржаўная кваліфікацыйная камісія адзначыла асабліва выдатныя дыпломныя праекты студэнтаў-камасольнікаў тт. Гарасяка, Рубіна, Герашчанка.

Усе выпускнікі прадставілі дыпломныя праекты і абаранілі іх ва ўстановах лены тэрмін. Маладыя інжынеры накіроўваюцца на работу на фабрыкі і заводы БССР.

СПРАВАЗДАЧЫ НАРУДДЗЯЎ

ДУБРОВНА. Наруддзя другога ўчастка тав. Нарчук сістэматычна робіць справаздачы перад насельніцтвам аб рабоце наруды. У кастрычніку і лістападзе ён зрабіў 4 справаздачныя даклады.

У Верацкеім сельсавеце на сходзе, дзе рабіў справаздачу наруддзя, прысутнічала звыш 150 чалавек. Пасля даклада ў спрэчках выступіла 12 чалавек. Асабліва цікавым было выступленне старога і калгасніка тав. Люцэнка. Сход прызнаў работу наруды добрай.

Наруддзя 1-га ўчастка тав. Наследнік зрабіў 3 справаздачныя даклады перад насельніцтвам.

Надаўна ў раёне абылася нарада ўсіх нарваславацеляў і старшын сельсуду. Прысутныя праслухалі даклады аб працы і савецкім судуўстройстве.

СЯРГЕЕНКА.

ВЫСОКІЯ ЎРАДЖАІ КОК-САГЫЗА

У калгасе Любаньскага раёна ўсё больш украінаюцца пасевы каучуканоса кок-сагыза.

27 калгасаў — амаль палавіна калгасаў раёна — сёлта мелі пасевы кок-сагыза. Калгас «Ударнік», Любаньскага месастова, засяваў 5 гектараў. За насенне і корні рэалізаванага ўраджаю калгас атрымаў 14 тысяч рублёў даходу. Ралкасны па велічыні корні вырашчаны звыняной калгаса «Новы шлях», Юшкаўскага сельсавета, Екапярнай Васільеўскай Рабен. Асабліва высокія ўраджаі кок-сагыза атрымліваюць калгасы на асушаных тарфяных балотах. У наступным годзе плошча пасеву будзе значна павялічана.

НОВАГОДНЯЯ ЁЛКА

Набліжаюцца зімовыя канікулы школьнікаў. Весела, радасна правядзе дні адпачынку шчаслівая савецкая дзетвара. У 8 галмах адпачынку Беларускай будучы ачынаць 1.200 школьнікаў. Тут будуць арганізаваны для дзяцей новагоднія ёлкі, масавыя гулянні, канцэрты, ліжыя прагулкі. Клубы, дачы сокултурны ў часе канікул наладзіць ёлкі, вечары, кіносеансы.

У менскім Палацы піонэраў і актыва рат апазіцыя вялікага новагодняга ёлка, якая зякіршчыцца гірляндамі агняў. Абдушчана вечары сустрач школьнікаў з пісьмёнікамі, кампазітарамі, мастагарамі сьпева, са слаўнымі і бястравнымі героямі-пагранічнікамі.

Вын. абавязкі аднагого рэдактара Д. Т. ЛЕБЕДЗЕУ.

У тэатрах і кіно

Беларускае оперы і балета (абавязок № 29) — Шкі Доль Беларускіх драматургаў — 2/ДН (абавязок № 28) — Капірына Жараскія кіно «Чырвоная зорка» — Вялікі грамадзянін кіно «Інтэрыналіт» — 11 ліпеня: Дзеньчыкі кіно «Чалавек з вушжом» кіно «Спартак» — Год 19; кіно «Навы дні» — 1. «Савецкае искусство» № 3. 2. Новыя Запарожжя, 3. Рак і барацьба з ім.